



# Арганізацыйна-гаспадарчым умацаваннем калгасаў, правільнай арганізацыяй працы— забяспечым поспех веснавой сяўбы, узынім ураджайнасць нашых палёў

Выкананнем планаў сяўбы кармавых культур створым моцную кармавую базу для сацыялістычнай жывёлагадоўлі

## БССР ЗАНЯЛА ПЕРШАЕ МЕСЦА ў СССР ПА ЭЛЕКТРЫФІКАЦЫІ СЕЛЬСКОЙ ГАСПАДАРКІ

УЖО ЭЛЕКТРЫФІКАВАНА 62 МТС, САУГАСАУ І КАЛГАСАУ

Савецкая Беларусь суотрамае першамесцавую пазіцыю ў сацыялістычнай краіне па электрыфікацыі сельскай гаспадаркі.

БССР па гэтым вучастку сацыялістычнага будаўніцтва заваявала першае месца ў Савецкім саюзе. Яна выйшла ў электрыфікацыі сельскай гаспадаркі ўсе іншыя рэспублікі і вобласці і атрымала пераходны чарговы сцяг.

За апошнія 15 месяцаў, па гледзячы на павялічэнне аб'ёмаў электрыфікацыі і трынаццаці дзясятках пектарных матаў, выраблена выдатна праца.

Дзякуючы рэалізацыі 6 умоў тав. Сталіна, шырокаму творчыму ўдзелу рабочых і інжынера-тэхнічных работнікаў Беларускага аддзялення Саюза сельскай электрыфікацыі ў электрыфікацыі сельскай гаспадаркі ў 1931 г. і першага квартала 1932 г. вынікам з пераходнага года.

Да 1 мая 1932 г. па БССР электрыфікавана 62 МТС, саўгасу і калгасу. Сельска-гаспадарчая электрыфікацыя праводзіцца галоўным чынам, на базе 1-й Водэрс (Асіновка станицы) і ахоўнае пераахота Віцебскі, Аршанскі, Дубровскі і Магілёўскі раёны. Электрыфікацыя пачынаецца ў 54 саўгасу, калгасе электрыфікаваны: маладзёва, сілазаража, карпарова, дроваража, івашына каўчэты, напрыток дэкаратыўна да будаўніцтва (выраб дошак, гонтаў, лат, кішэкаў). У значнай частцы гэтых саўгасу і калгасу ўжо электрыфікавана абслугоўванне сельскіх дарог і мяшкі.

План сельска-гаспадарчай электрыфікацыі ў параўнанні з мінулым годам значна павялічаны. Летас у гэтай галіне было зроблена наступнае: пабудавана Горкавая электрастанцыя магутнасцю ў 250 кілават, прамадзена 106 км. ліній, абсталяван 31 трансфарматарны кіёк, усталявана 7 тыс. свята-крокаў і 53 маторы ў 35 саўгасу і калгасу.

План-за 1932 г. прадугледжвае правядзенне 950 км. вышколавых ліній, 468 км. пераходных ліній, усталяванне 8,451 свята-крокаў, пабудову 106 трансфарматарных кіёкаў і абсталяванне 352 матору ў 72 саўгасу, калгасе і МТС. На працягу года працягваецца арганізацыйна-гаспадарчая праца па электрыфікацыі сельскай гаспадаркі ў 1932 г. і першага квартала 1933 г. У гэтым годзе пачынаецца будаўніцтва станицы, Рагачоўская станица будзе калгасамі катэ. Зараз ідзе падрыхтоўка тэрыторыі да будаўніцтва. Станцыя летам пачыне будзе пабудавана галоўны корпус станицы, Рагачоўская цэнтрэлектрастанцыя будзе мець магутнасць у 3.000 кілават. Аплан будзе служыць торф і Луцкага балота, зноў хопіць больш чым на 60 год пачат пра ўжо значнага машынабудавання магутнасці станицы.

Праект Рагачоўскай ПЭЦ прадугледжвае паралельную работу не з іншымі раёнамі дзяржаўнай электрастанцыяй.

Вылічаны пераважны развіццё сельска-гаспадарчай электрыфікацыі ставіць перад сабой прамысловую электрыфікацыю — фарсаванне выраб матору і ішн. абсталявання для механізацыі сельскай гаспадаркі на базе электрыфікацыі. Астатняе прамысловасці ў гэтай галіне награмае затраціць тожны сельска-гаспадарчай электрыфікацыі. З гэтай прычыны праграма вываду выраб абсталявання для сельска-гаспадарчай электрыфікацыі павінна быць вара-жа пастаўлена на ўзр. шырока.

В. ЗАЛУЦКІ.

## Адказваюць на ліст крымскіх ударнікаў

УВАРАВІЧЫ, Бригады №№ 6 і 7

Калгасу «Чырвоны шлях», Вапшаўскага сельсавета, прапрадэмаўніцы ліст ударнікаў палёў Крым, падлілі ліст ударнікаў да сяўбы і ўзнілі рад шчырных абавязкаў.

Да сяўбы бригады поўнасьцю падрыхтаваны, інвентар адрамантаваны, ёсць значная колькасць запаснага інвентару. Цяглава сіла прымацавана да пасевных калгасінаў. Кожны бригады мае вытворнае заданне. Нормы выпрацоўкі дасяганы да кожнага калгасіна.

Бригада № 6 атрымала заданне засеяць і ўбраць 16 га ільну, 12 га ячменю, 15 га віві і 35 га бульбы. Гэта бригада абавязваецца павысіць ураджайнасць свайго вучастку і атрымаць з аднаго гектара бульбы 116 цэнт., ячменю — 11 цэнт., пашенны віві — 10 цэнт. і г. д.

Бригада № 7, якая мае заданне засеяць 32 га бульбы, 16 га ільну і 5 га ячменю, абавязваецца ўнесці на сваёй вучастку 266 цэнт. цуно, павысіць ураджайнасць з 1 га да 140 цэнт., аўса — да 15 цэнт.

Абавязе бригады пасеў будуць праводзіць выключна ачышчанымі і працручаным насеннем.


У мэтах павышэння ўраджайнасці бригады паставілі сяўбу ячменю, пшаніцы, ільну і бульбы прасевальні ў 12-х дзён тэрмін, пачынаючы з 29 красавіка. Сяўбу ўсіх культур закончыць на працягу 20 дзён.

Па прыкладу перадавой Крым калгасіні замацавалі ў бригадах да каша сяўбы і ўборкі.

Для выканання ўзятых на сябе абавязкаў бригады разарнулі паміж сабой саапарбніцтва і вылікалі кожны калгасу «Беларусь» паслядзавяць іх прыкладу.

ЕМЕЛЬНИЧЫНА, ЦИТАРНИКА.

ЗАВОД ТРАКТАРОУ ў БССР (у концы сіла)



Мясцова ў мінулым — збор роўных класных працэнтных элементу. Тут, у агульнае, быў і гаспадары і змалюваць, арацатары садоў, лесапрамысловы, наш пашенны Муратка, сарожні і дробны гаспадары і з матор, басалей, мафутатары і з маторы, рабочыя майстэрня, рэмадныя, сталары, уласныя новыя-кіх кавальні зямлі, адным словам — уся мясцовыя бядата.

Мясцовыя калгас па сваім пачынальным складзе інтэрынальны: у ім ёсць і ўроў, і беларусы, і паліні. Працоўныя знайшлі паміж сабою адну агульную мову, мову адных дэя і аднаго лёсу і аб'ядналіся, каб будаваць новую сацыялістычную гаспадарку.

Іны пайшлі на «сацыялістычныя вогні» («сацыялістычны шлях») і гораў імет павалі калгас. Ён арганізаваўся ўвосень 1929 году. Валіку работу на арганізацыі правала мясцова партыйна аячкі. Яна была няматарна і кіраўніком арганізацыі. Значную дапамогу аказалі камсамоўцы. Праект арганізацыі быў вельмі бурным. За кароткі час у калгас уступілі каля 200 гаспадарак, амаль што ўсё мясцова.

У калгас працэвалі і калгасна-варожыя элементу і яны адразу ж пачалі сваю шкідліваю работу ўнутры калгасу. Прышлюбавыя вяршыні валіку работу, каб вывазілі ад іх ачышчаны калгас ад гэтага бруду, замацавалі яго палітычна і эканамічна.

Апрача гэтага ў калгасе былі вядомыя элементу, «лівавы» калгасіні. Гэта ў большасці «малодыя людзі», сінні былых гаспадару, з маторы аб лёгкім хлеба і горах чырвонага золата. Калгас і ад іх паступова адмыслюе. Цяпер у калгасе знаходзіцца на пачатку сёлі гаспадары. Гэта загартаваны, вядомы калгасіні. Яны не паддадуць. Яны звыклі свай лёс з лёсам развіцця калгасу.

Гаспадарка знаходзіцца ў працэсе фарміравання, выхавання свайго твару. Яна яшчэ не мае пўнага твару. Удзія — у бок гаспадары і жывёлагадоўлі, але калгаснае гаспадарка ў гэтым напрамку лічы не сфармавалі. Праца, гэта прыяметы і цыпер — і летас, і сёлет — але пакуль што гаспадарка лічы не сфармавалі.

Пасевная плошча калгасу складала 1.180 га. Зямля вядома, а ў большасці пастаяна. У мінулым — да рэвалюцыі, значнай плошчы ўладальцаў палітыва. Пасевная гаспадарка пачала пільнава, стыхіна, як сотні год таму назад: тая-ж трохножа, ворыма вад жыта шырота, аблажынае з роду ў год. Шмат зямлі адкаваліся сямлінам на палю: сюды сямліны — сюды пашу. Адным словам пан выстоміць ановія свай зямлі. Ён толькі ўдзякавалі і пагавядаў істата адкаваліся ботроў і вясковыя сілы, гаспадарка ж вёў саматуны, спрыяўшы рухам, як-бы адчуваў, што ён ёй часова гаспадар.

Калгас спраўляў гаспадар зямлі, сур'ёзна ўваў за палітычныя гаспадары: палі багата ўтвояваліца, уводзіла прамыяны севатары. У паша пшата зямлі паступала, выхадзіла пад абдогай, сарастала хмылькам, у калгасе ж гэтага зусім няма: тут кожны ка-

## ЦІМ. ЗАРЭЧНЫ

## „САЦЫЯЛІСТЫШЭР ВЭГ“

Завод зямлі старонна апрацоўвацца, засявацца той ці іншай культурай.

На калгасных палёх расце жытніца, пшаніца, аёв, ячмень, грэчка, гарох, лён, каноплі, бульба, карнапольды, га-



Рост свёнагадоўлі ў сацыялістычным сектары БССР.

га жыцця. Без яе ўвагі не праходзіць ні адно мерапрыемства. Яна-ж у 1929 годзе з'явілася ініцыятарам арганізацыі калгасу. Значную дапамогу парт'ячэйкі аказвае камсамоўская аячкі, якая складалаца з 29 чалавек. Ячэйка вылучыла на адпачынку работу (задачка будаўніцтва і зямлю) свайго старога камсамоўца Аляксандра Гендла. Аццыва працуе ў калгасе Эрэбург Вуза, малоды камсамоўца, прамыяны летас за Ударную работу, Нохін Іарыш, каваль, член бюро аячкі; Элькін Рахімаў, каваль, прыкладны ўдарнік. Партыйна і камсамоўская аячкі карыстаюцца вельмі аўтарытарным сирот калгасінаў.

Калгас змяняе выгляд мясцова. Змяняе яго будоўня нова сацыялістычна гародэ. Паступаюць год за год у мясцовы будаўніцтва да стравілік, Бульба гаспадары і кулакі трымаў і кіроўчы мясцоваму бядату. Дробны саматуны, уласны неваліны палітыва зямлі, рабочыя і батракі пералілі галеу і гала. Цяпер гэта атылілі ў мінулым, у п'ябэт. Стара дробна-буржуазны лад мясцовага жыцця паступова, але пільна разваляецца ў сваёй аснове, руйнуецца да каша.

Мясцовыя бядата аячкі. Яна становіцца сапраўдным гаспадаром свайго жыцця. Калгасіні маюць свой падвышаны савет, старшыні яго праду сваё-ж калгасініца, даячкі на фарме да выбару. — Элькіна, Дрэй калгасініца вучацца ў свай вясковыя сацыялістычна. Дзячкіны дэлі даюць магчымасць жанчыне працаваць у калгасе. У мясцовы бядату, кудынт, кытары, бядата, таіла, Калгас мае свай малоды завод, сваё кузні і млы.

А вяселі, да рэвалюцыі, была вінапольца па Галоўнай вуліцы, дзеяць сямісот (гэта па рэвалікае, вясковы тым мясцова), буйны гаспадары, пан Муратка, бязлітасна акупацыя мясцовай бядаты. І пан усё гутым — «важоны, богам і яго вясковыя дэлі» тлуміць, сыйны твар «благосты теля прыяма» чорнае сінні — стравіка. Юр'яўна, гудзіх былі часы. Яны пачаўшы ў п'ябэт. Новаы людзі буюць новае жыццё.

Будаўніцтва калгасу ішо ў суровай барацьбе. Кулак і буйны гаспадар у аспіры ановілі. Але ўсё-тыя іны жорстка супраціваліся. Засталасі і аячкі гаспадары — палітыва. Яны групуюцца пад масай рэалітасці новай вярхавіца ў сыматары. Іх ушаму часамі прауадзілі ў калгасе. Прыкладу можна прынесці шмат. Калгасіні Элькіна, напрыклад, у часе раскулачвання схавалі ў сабе шмат цуно і сямі. За гэта ён быў злічаны ў калгасе. Часамі прауадзілі ўзні павесы ў аўраўскага халатка, а беларускую ановіў. Гэта, на першы погляд, дробны факт, але калгасіні па праўні міна ішо, яны палітыва-валі гэта, як шавітчыныя ановілі да ішай нацыяналістычна і даі Эрэбургі вымому.

Над пробна-буржуазны адносінні да агульнай справы яшчэ прыводзіцца пшата прауадзіць. Буйны сацыялістычны вытворнае перааблаі і пароді аўры пераарбні пашку і ішоўнае пробна ўласніка. Але гэта ня прыдзе само, пачаўна — пашкіца і ішоўна будучы змяніцца ў рабоде, пад улікам калгасу.

Перад калгасам «Сацыялістышэр вог» влікая будучыня. Калгас калчачна перабуде дробна-буржуазны Шчарыні на сацыялістычны лад. Шчарыны будзе жыватворнай прычын і будучыня — з новым уладам гаспадары, з новымі адносінні паміж людзьмі, — сацыялістычна гародні у агульнай сямце гаспадаркі Савецкага саюза сапраўды стаць на чале калгасна-лі.

Да вырашэння гэтай праблемы пшата адін — рэалітасны скарністанне рабочай сілы, правільнай расстаноўка людзей у часе ўборкі.

Кіроўную ролю ў калгасе адтырае парт'ячэйка. Яна складаліца з 6 чалавек парт'і і 2 кандыдатаў. Скартар аячкі працуе работны Каллан Барыс, дэмабілізаваны чырвонаарміец, член парт'і з 1927 году. Ён-жа прауе і загадчыкам гаспадаркі калгасу. Ячэйка сапраўды стаць на чале калгасна-

## ЭСТОНСКІ КАЛГАС „ІНТЭРНАЦЫЯНАЛ“ ЗМАГАЕЦА ЗА РАНЬНЮЮ СЯЎБУ

ЦК КП(б) і рэдакцыя „Звязды“

Нацыянальны эстонскі калгас «Інтэрнацыянал», Горбавіцкага сельсавета, Дзёбінскага раёну, які ядзі 144 гаспадары, першамесцае свята суотрамае новыя перамогі ў галіне сацыялістычнага будаўніцтва.

На тэрыторыі калгасу эстонская павятковыя шлода з 1931-32 пачынаўца года раліформаванца ў сямісоту. Усё доеці ановіны фасугіліны павучаліся. Серод калгасініцаў няма ні аднаго пільнаменгата. Пры калгасе адкрыта эстонская калчачына. 1-га мая адраўнаюцца дзячкіны аёв.

З кожным годам калгас усё больш і больш мяносе. Расце пасевная плошча вядучай культуры — ільну. У 1930 годзе пад ільном было занята 41 га, у 1931 годзе — 132 га, у 1932 будзе засеяна 192 га. МТФ пры калгасе ў мінулым годзе мела 159 кароў, сёлет прадуцтваць сёлет будзе даячкіна да 250 штук.

Па зямлі дароце вывезена на паша 8.000 кароў цуно. Завезена 400 тон вольны. Пародыць гэмы ўжо заваліваны. Усё гэта работа праведзена калчачына сілаў, у той час, калі мужыкіны былі на дэсавагагонах і вывазці.

Насеннем калгас забяспечаны поўнасьцю на 696 га вярхы, у тым ліку 192 га ільну, 190 га аўса, 68 га бульбы, 63 га ячменю, 67 га віві, 80 га канопшы і ішн. Усё насенне па адараталана, ухадзілаць правараца. Трыою пашавініцу вясну калгас

суотрамае ў бальвой галоўнасці. Скаладаюць 7 вытворных бригад, у тым ліку 4 палюводцы. Зьлічаны абавязкі і

Мы змагаемся за тое, каб кожны гектар калгасіні зямлі быў засеяны ў рэалітас тэрмінам. Зарука гэтаму — правільны арганізацы працы, поўная забяспечанасць калгасу насеннем.

Калгас у прыям, кожны калгасіні і калгасініца пасеву, на аснове саапарбніцтва і ўдзячкіна змагаюцца за ўзвышэнне прадуцтваць прылі на вышэйшым ступені, за дэларнаую апрацоўку глебы, раліную вясную сяўбу, за арганізацыя-гаспадарчае умацаванне калгасу.

Пад кіраўніцтвам парт'і, у ратучы барацьбе з кулакны ўплывам, перамагаючы супраціўленне правак і «ловых» апартуістаў, калгас «Інтэрнацыянал» даб'ёцца поўнага выкапаны пашавіна вясной сяўбы.

Па даруныні агульнага сходу пашіса:

Старшыня праўленія калгасу ПЛАНСІН.  
Брыгадзіры: АУНЭП, СОП, БАГДАНАУ, ЦЫГАНКОУ, ШВАДЗІК, Загадчык МТФ НІЛЕНДЗЕР.  
Калгасіні: ЯНЗЭ, ЮГАНСОН, РЭІНАУС, ЛЕЙБУР, АБОЛІН, ДУБОВІН, КАНЦЛАВОА, СМОЛСКІН.

На было свайго загону і Аляксей пайшоў у прымакі да мейшай дэці Ламішкі.

Цяпер у Аляксея Пятрова ёсць хлеб і ёсць да хлеба. За год ён дама выгадаваў дзюх свайей дэці і адну матку аёв формі. Калі тая, што парабіла мала прададзіць, акачарына «хлебнага чыгавыя», Насына—жошка Пятрова — такаса нібы незадаволена скажа:

— Ды дзе тав... і яны апошні агул капаец.

Аляксей ня згодзен з Насыдай. — Няпраўда кажаць, — супрацьвер' ён ёй. — Машот мукі стаць? — Стаць. А я хопіць жыцьця! — пшаніцу зносе... абм здробіць...

Пятроў Аляксей папракае брата жошкі — Даяіку, што той ліпаваўся прауадзіць. Мала заробіў і ўжо другі раз прасіць у прауадзіць.

— Навучыся і Даяіка, — заклочае Аляксей, — нябось, гэта лад на будзе мук запыць...

Старшыня сьвінар і часовы загадчык фармы Аляксей Пятроў сам бацьчы свай вальні рост і даячкіна ячу. Ён адчувае гэты рост у свай рабоде, у любі да справы, у разуменні тых задач, пра які гаворыцца на сходах і што паставіліся перад ім. Аляксей стрымлівае на сваіх маладых вучунах пшаватару ўмалку і гаворыць:

— Выхадзіць, што цяпер нібы цалы хвэрмер. Такую гаспадарку давералі мне. І калі прыячэны сам, праверу — што і чаку, дык і справы, ацэняна, купіць нішто сабе.

Калі быў наступом, калі прылі тышчыні крэмату на калодзе і пшаву даячкіні — тавы на было тавой пашубы ў гэтай сарытэтына.

— А цяпер без яе ніяк небыта, — агажэацыя Аляксей. — Неяк назват падбора, што «хвэрмер» рэспітываецца п даячкіна. Троба быць шыбка ішчэняны, выхадзіць мне троба быць, як-бы докторам, «вядчарам» на фарме. Але-ж нішто, — бардыць сабе старшыня барабідэацыі сьвінар, — пшавіны друці, сьвінарнік, умалчэны пашубасцю матак, тавы займуць Абаежыкова аслю гэту трудную клячкую «арышчэнку».

А пакуль сьвінару Пятрову ва ўсім дэламагае партыя. Філіпона, старшыня калгасу. Ён і дзяржыць даячкіні і дапамагае справядлівасьцю пашіса, радчыні сьваеацыі для ад'дышшаў.

Самага Аляксей забарыць коў мастатрава ў рабоде. Ён ня можа не пахадзіць і тых, што ў запраўленых ім даячкінах каццоў не палэваўца ні коўжыку бульбы.

Аляксей Пятроў і кухар сьвіннай «фабрык-вухі» Удзірат — беднікі. Булаўна Марыла і кротагавара, руміла камсамоўца Тая Тачока — батрачкі. Усё яны вядоць пану хлеба ў мінулым. У калгасе яны атрымаў поўную магчымасць шырока выкарыстаць свае здольнасці, усё паштэці. Іх на ўспіць уздымаць

«маё». Яны вёў хвароць за «паша», і ў гэтым «шышым» кожны мае свай вучастак. Булаўна Марыла дагалада 17 сьвінаматар і 22 ад'дышыны. Тая вясету 20 матак і 16 карнапольды. Прадця сьвінарка — Адуляна Матруна — даячкіна толькі 15 вальбі і 8 малочны. Але яна і з гэтымі прыяма справядліваца. Адуляна ад'дышыны пашубы і хучыя. Марыла і Тая пашат дапамагалі Матруне. Хадэці па ўсёй фарме выраўняць прырост жывоў вагі за кожны дзень. Нішто ня вайшла. Адуляну прышліся зямініць. Ужо ёсць аб гэтым пастаяна прауадзілі і Аляксей радзіца са сваімі сьвінарнікам — Фларішанам — каго ім лешы ўзяць, каго прасіць да сабе на фарму.

— Вальба сонца агулціліся на лёс. Яго шырокі заадыцяны пасмы ўдзяліся ў сьваляны шмат хат і гучна і доўга лічы так трыаюцца. Новаы сьвіна даячарнага барабідэацыскага сьвінарніка гарыць, пераацываца. Гонталам страха вісіць сьвекляны абрусам.

Сьлюды, на гэты высюлі ўзгорак у чыстым позы, летас прыячэлі першы каміон. Здаўна ён здаваўся ошудачны поўкам. Тавы кулакі са сваімі кучамі ў адрытку кавалі і сьваацілі за загаворыць: «Нішто на будзе з іхных сьвінак. Падохнуць у грэб. Не ў галеці, не вядоць сьла». Цяпер даяччэацыя сьвэршыты гонткі анові поў дрыну над валькі будынамі. Радан падзёне лёс і паставіць дучыношу для аргота сьвінарніка. Ужо ў калгасе гэтага году сьвінарна форма калгасу «Барабідэацы» будзе моц 125 сьвінаматар, а ўсёго вядоў — 480 штук.

Буйная сацыялістычная сельска гаспадарка стварае нагустую сацыялістычную жывёлагадоўца і яе бальшавіцкі ановітэацы.

Вальба красавіцкі сонца ў прыгарычым зьбірае ановіны заадыцяны пасмы, а паша сьвінарнік лічы доўга рыналі даячеры «фабрык-вухі» і стуклі калгасныя ськеры.

Крыўня.

## КРЫЎДЫ НА „МАР'Ю“

Чкалі апаросу. Работнікі фармы раз-па-разу заглядзілі праз верх у чысто і прастрому «кватору» «Мар'ю». Апарос быў вядым. Ударніца-сьвінарка налічана 12 руковеньных парасітак, іны смешана поўналі і каробіны ад шырэматка даячкі свайей садоны. Даячкіна «Ландэх-вітушына» і з заучыванні рукамі ановіны «качкі» напрытываюцца прауадзіць родкі малых іскіліных «доячкі», палітывані павышчывала беды калччкі і ў радок прысадавала кароццкіх павароджаных да маткі.

За доклад пры апаросе сьвінарка атрымала лішніх 0,10 працэнтаў за кожнае параса. А за выгадаванага пры маткі ад'дышына — у клячкі за прывацяна звыш усёго цэны даячкі.

Сьвінары і сьвінаркі, вядома, рады таму, каб часцей у іх калччэацы клячкі ўпываліся гэтыя «крудыны» сьветла і цырыя прадаці. Таму малельку пагадоў фармы адцяцяна выключна аячкі. Мешана, палэдукае парабэ аячкіца выключныя клопаты. Яны «прыячэацы» строй рэжым. Яго, як дождзіць, апавіваюць у дэлія палёні, вольны у хату, а ў халодны дні падагавоць на пачы.

Мешыны, ацэтычны ў рэсцэ, падытываюць да бальшых, перадачых, «Паштучыні», пры правільным пашікаўноны дождзіць, хуча адхадзіць, даячкі, стапавіца бядарыні і праз вольноты час ужо вылучаюць заадыцяны тандэнтны і заадыцяна заадыцяна па «чужую тэрыторыю».

Сьвіннал таварна фарма калгасу «Барабідэацы», Вальбіўскага сельсавета заслужана карыстаюцца пашавані і па праву лічыцца першай у Крыўска-сваі вольны. Усё барабідэацына пашавіні даячкі даячкі пашікаўні аяду другія таварныя фармы Крыўска-сваіны. Барабідэацына сьвіннай фарма выкала ў першым квартале паша пры даячкіца таварна фарму прадукцыі.

На 150 проц. Па рабне гэта аёва павіла на 20.

На сьвіннай фарме калгасу «Барабідэацы» агульна кампанія праведзена з пакрыццём пагадоўца ўсёх матак. Прадкат адхоту зьмешана да строгата выпалювана мінімуму. Людзі ўпарта змагаюцца за воль







# „ПЭРЫЯД ДЫКТАТУРЫ ПРАЛЕТАРЫЯТУ І БУДАЎНІЦТВА САЦЫЯЛІЗМУ У СССР—

Есць пэрыяд росквіту нацыянальных культур, сацыялістычных па зьместу і нацыянальных па форме“ (СТАЛІН)

## На парозе суцэльнай пісьменнасці

Падлябельнае эканамічнае крыжэй, істэграфічнае падзеньне жыццёвага ўзроўню працоўных мас гораду і вёскі, рост беспрацоўя і нацыянальна-культурны — рэзультат капіталістычнай сыстэмы.

Завяршыліся пэрыяды фундаменту сацыялістычнай эканоміі, уздым агульных сіл, росквіт нацыянальнай культуры і сацыялістычнага ўзроўню культуры, поўная ліквідацыя беспрацоўя і магучы рост жыццёвага ўзроўню працоўных мас гораду і вёскі — рэзультат барацьбы рабочай класу, пад кіраўніцтвам левінскай партыі, рэзультат сацыялістычнай сыстэмы ў СССР.

Пэрыяд суцэльнай пісьменнасці пачаўся на ўзроўні ад 10 да 50 год БССР ажно першае месца ў Саюзнай рэспубліцы (у 1930 г. — 80 проц., у 1932 г. — 95 проц.).

Гэты факт сведчыць аб выдатнай рабоце, якую правяла ЦК(б)Б па мабілізацыі шырокай масы насельніцтва на ліквідацыю непісьменнасці, на актыўны ўдзел у культурнай рэвалюцыі.

Навокал работ ліквідацыі ўзровень разгорнулася жорсткае кіраванне барацьбы ў выглядзе актыўнай агітацыі класовага ворага супроць наведвання ліквідацыі, хуліганства, сабатажу і г. д. Шырокая пралетарская грамадзянская агітацыя, пад кіраўніцтвам партыі, за суцэльную пісьменнасць краіны, давала жорсткі адпор усялякім выхылакам класовага ворага, якія былі накіраваны на адварот нашай барацьбы.

Барацьба за суцэльную пісьменнасць пачала шырока масавыя формы, перагарнула ў сферу шырокай масы рабочай класу і працоўнага сялянства. Ленін у свой час падкрэсліваў, што «нідзе народнае масы не зацікаўлены так сапраўды культуру, як у нас; нідзе пытанні гэтай культуры не ставяцца так глыбока і так пасильна, як у нас; нідзе ні ў адной краіне дзяржаўная ўлада не знаходзіла ў руках рабочай класу, якая ў масе сваёй добра разумее недахопы сваёй, не скажу культурнасці, а скажу пісьменнасці; нідзе яна не гатовая прыняць і ня прынясе такіх ахварт на паліпавышэння свайго становішча ў гэтых адносінах, як у нас».

На фронце барацьбы за суцэльную пісьменнасць выявіўся цэлы рад ар

# „Няхай живе ўсеагульная першамайская забастоўка!“

(3 адзвы ЦК КПБ)

Таварышы салдаты, рабочыя і сяляне ў мундзірах!

1-га мая выйдзеце на вуліцы сваіх братаў — рабочых і сялян, каб пад чырвонымі сцягамі дэманстраваць сваю гатоўнасць да зваржэння крывавага ўрадаў капіталу, да устаўлення рабоча-сялянскага ўраду.

Сувярэтная буржуазія, як і буржуазія Польшчы і яе фашысцкі ўрад крыўдзавана п. Пасуджэжэ, пухляк выхадзіць з крыжэй на ўмоўных і надзвычайна істэрычных і ўдую працоўных мас і падвальных народаў, у рабке новых земляў, у новай вайскай боі.

Ужо паўгода японскія імперыялісты прапашаюць ароў рабочых і сялян у Кітаі, у акупаванай Манчурый, каб атрылі агітацыю Савецкай саюз—бальшавіцкай працоўных усяго свету. Польшка буржуазія і яе фашысцкі ўрад прыслоненыя гэтымі тымі-ж самімі рабочыя і сяляне СССР не хоча вайны, ня хоча ні пазікі чужой зямлі, СССР запрапанавалі ўсім дзяржавам усеагульную поўнае разбразненне, што імперыялісты, аднак, адкілілі. Чырвоная армія стаіць на варце мірнага сацыялістычнага будаўніцтва.

Салдаты! У СССР, дзе рабочыя, сяляне і салдаты сільны ўрад буржуазіі і ўзлі ў свае рукі ўладу, фабрыкі і зямлю—німа крыжэй, голду, беспрацоўя. Працоўнае сялянства добраахвотна ўступае ў калгасы, атрылі-важылі ўсё больш лепшыя ўмовы быту. Чырвоная армія—гэта армія вольных рабочых і сялян. Чырвоная армія адмаўляе вайсковую службу ў той мяскасці, дзе яны жылі. Чырвоная армія—гэта тым-ж самімі рабочыя і сяляне СССР не хоча вайны, ня хоча ні пазікі чужой зямлі, СССР запрапанавалі ўсім дзяржавам усеагульную поўнае разбразненне, што імперыялісты, аднак, адкілілі. Чырвоная армія стаіць на варце мірнага сацыялістычнага будаўніцтва.

Таварышы! Салдаты ўсё больш часта выступаюць супольна з рабочымі і сялянцамі на барацьбу супроць буржуазіі, супроць партыі і рэпарцісцкай партыі. Усё больш часта салдаты бунтуюць і выступаюць супроць афіцэраў—гэтых саўр-буржуазіі. У 40 ліпеня паўку ў Львове салдаты ня выналілі загалу афіцэраў, у 14 чэрвеня пачулі робуцтвам афіцэраў, забіваючы іх, афіцэраў і т. д. У сувязі з забастоўкамі салдаты, афіцэраў выналілі выналілі выналілі, даючы ім афіцэраў. У Беластоку, калі партыя разганяла дэманстрацыю беспрацоўных, салдаты выступілі ў абарону дэманстрацыі.

Таварышы! 600 японскіх салдат, якіх генералы твалі ў бой пад Шанхаем, забіваючы іх і не хадзілі заганца супроць сваіх братаў—кітайскіх рабочых і сялян.

Таварышы салдаты! Ішоце за іх прымаем. На даіне, каб нас твалі супроць Савецкага Саюзу, Стаўліна на базу рабочых і сялян і дамажэма іх у іх барацьбе для зваржэння буржуазіі.

У дзень 1-га мая афіцэры захочуць выслаць нас для душыня рабочых дэманстрацый, для ламання іх забастоўкі. Ня слухайце афіцэраў. Амаўляйцеся выступаць для душыня рабоча-сялянскіх выступленняў. 1 мая, пад кіраўніцтвам камуністычнай партыі дэманструйце разам з рабочымі і сялянцамі.

Супроць імперыялістычнай боі ў Нітаі, за абарону СССР, супроць фашысцкай дэктатуры шыбыні, голду, акулацы і вайны!

Будзьце гатовы на выпад вайны з СССР, павярнуць сваю зброю супроць буржуазіі, абшарнік, генералаў і ператварыць вайну імперыялістычную ў вайну грамадзяскую. Пераходзіце са зброй у руках на бок Чырвонай арміі, арміі рабочых і сялян.

1 мая дэманструйце сваю гатоўнасць зваржэння ўрадаў буржуазіі, шляхам уварожанага ўстаўлення рабочых, сялян і салдат.

За зямлю без выкупу, для працоўных сялян і батракоў!

Супроць акупацыі Зах. Беларусі і Зах. Украіны. За права падвальных народаў па самавызначэнне, аж да аддзялення!

За рабоча-сялянскі ўрад! Цэнтральны Камітэт Камуністычнай партыі Заходняй Беларусі.

Таварышы салдаты! Гэты гіганскі класавы бой, праведзен наперарк праваў НПС і Бунду нашымі галоднымі братамі, пад кіраўніцтвам камуністычнай партыі супроць фашысцкай дэктатуры, выдзіла сымвалам таго, што рабочыя і сяляне ідуць усё больш шырока да рашучага бою, у рэзультате якога сільны ўрад капіталістаў, махачыкаў, генералаў—гэта сымвал таго, што дзень рэвалюцыі ўсё больш набліжаецца.

Таварышы! Буржуазія для выратавання сваіх урадаў, для задушыня рэвалюцыянаў барацьбы працоўных мас і ў мотак вайны супроць СССР хоча ў першую чаргу выкарыстаць нас. Фашысцкі ўрад усё больш часта пасылае нас на карныя экспедыцыі ў вёску, каб задушыць барацьбу беларусых і украінскіх сялян супроць акупацыі. Фашысцкі ўрад паслаў войска ў каменна-вугальны басейн для адушыня забастоўкі гарнякоў, напі родзі 16-га саванка ўрад запав'явае выналілі выналілі выналілі, у Вільні, у 16 саванка выналілі салдат, каб яны дамажэлі паліцыі дуніць выступленні пралетарыяту. Урад талкама захоча вас скарыстаць для паташэння ў крымі барацьбы рабочых, сялян і салдат у часе іх узброенага паўстання супроць буржуазіі. Вэ першых, разоймчы чыям паліцыі, якія стаіць у Заходняй Беларусі, польска буржуазія хоча ашчыну ў бойло супроць СССР.

Таму, вэ трымаюць заўбэты напатаво, не даюць воплуску, замуцавалі і блоніных вайсковых практыкаваных, на якіх ні адзі з нас страціў здароўе, а многія нават жыццё. 23 саванка ў Сувалях, у часе баёвай стралбы разарамы на кавалі салдаты Карпейчы і Хмелюсці і цяляма наранены салдат Корза.

Таму, вэ трымаюць заўбэты напатаво, не даюць воплуску, замуцавалі і блоніных вайсковых практыкаваных, на якіх ні адзі з нас страціў здароўе, а многія нават жыццё. 23 саванка ў Сувалях, у часе баёвай стралбы разарамы на кавалі салдаты Карпейчы і Хмелюсці і цяляма наранены салдат Корза.

## Дэлегацыі турэцкай рэспублікі ў Маскве

### Урачыстая сустрэча на Бранскім вакзале

МАСКВА. 28 красавіка ў Маскву прыбыў старшыня рады міністраў Турэцкай рэспублікі Ісмет-паша.

К моманту прыбыцця дэлегацыі на парозе Бранскага вакзалу для сустрэчы сабраліся старшыня Савету Народных Камісараў СССР тав. В. М. Молатаў, народны камісар замежных спраў тав. М. М. Літвінаў, нам. народнага камісара замежных спраў т. Крэсынінскі і Карахан, член Калегі Народнага Камісарыату Замежных спраў—тав. Стаманінаў, турэцкае пасольства, прадстаўнікі японскага, італьянскага, персідскага і аўганскага пасольстваў і грэшай місій, старшыня Маскоўскага Савету тав. Булагін, член Рэвалюцыйнага—тав. Бузэвін, камандзір гор. Масквы—тав. Тіапа, старшыня ВОКС тав. Піроў, члены ўраду, адназначна супрацоўнікі ў НСЗС і іншых ведамстваў, прадстаўнікі ўсесаюзнай гандлёвай палаты, савецкай і чужаземнай прэсы і інш. Будынак Бранскага вакзалу, прылягаючы плац і вуліцы го

раду ўпрыгожаны турэцкімі нацыянальнымі і савецкімі сцягамі. На парозе і на арцы Барадзінскага маста вельмі шчыльна надзісь з прывітанымі па турэцкай мове. На парозе і на плацы перад вакзалам выстаўлена ганаровая варта ў складзе ляхотных і кавалерыйскіх часцей.

У 10 гадз. 45 мінут да дэбаркадэру падыходзіць спецыяльны цягнік з турэцкай гаспады. Аркестр грае турэцкія нацыянальныя гімны.

На выхадзе Ісмет-пашы і д-ра Тэфік Рупчо-Бая з вагона т. т. Молатаў, Літвінаў, Булагін і Бузэвін абмяліся з імі прывітанымі. Польша Ісмет-паша прыняў рапарт ад нацхальна ганаровай варты і прывітаўся з чырвонаярмейцамі. На плацы перад вакзалам Ісмет-паша прайшоў перад фронтом—выстаўленай тут ганаровай варты, якая потым праэфіліла вада урачыстым маршам.

З вакзалу турэцкай гаспады шапіраваліся ў адведзена ім памяшканне.

## IX-ты ўсеагульны зьезд прафэзійскай работы

На рашэнні дзясяткаў зьезда прафэзійскага 28 красавіка адкрыліся ўспрыч на дакладу т. Куйбышава аб другім пачынальным паліе.

Прыбыўшага на зьезд сакратара ЦК і МК УсеН(б) т. Магановіча зьезд супроць доўгім адзідушэннямі.

Тав. Магановіч выступіў з вядомай прамовай аб бліжэйшых задках прафэзійскага руху. Прамова тав. Капаляніча на рэ пераважылася адзідушэннямі.

## ІХ-ты ўсеагульны зьезд прафэзійскай работы

На рашэнні дзясяткаў зьезда прафэзійскага 28 красавіка адкрыліся ўспрыч на дакладу т. Куйбышава аб другім пачынальным паліе.

Прыбыўшага на зьезд сакратара ЦК і МК УсеН(б) т. Магановіча зьезд супроць доўгім адзідушэннямі.

Тав. Магановіч выступіў з вядомай прамовай аб бліжэйшых задках прафэзійскага руху. Прамова тав. Капаляніча на рэ пераважылася адзідушэннямі.

## АСІНТОРФ РАСПАЧАУ СЭЗОН ТОРФАЗДАБЫЧЫ

20 красавіка Асінтарф першым у БССР распачаў сэзон торфаздабычы. 27 красавіка ўжо працавалі 6 торфалінаў. Да 5 мая будзе пачынацца асталяна 9 машынаў. Да 1 мая здабыта каля 500 тон торфу. Рабочай сілай ажац забяспечана доўгасэзон.

## ІХ-ты ўсеагульны зьезд прафэзійскай работы

На рашэнні дзясяткаў зьезда прафэзійскага 28 красавіка адкрыліся ўспрыч на дакладу т. Куйбышава аб другім пачынальным паліе.

Прыбыўшага на зьезд сакратара ЦК і МК УсеН(б) т. Магановіча зьезд супроць доўгім адзідушэннямі.

Тав. Магановіч выступіў з вядомай прамовай аб бліжэйшых задках прафэзійскага руху. Прамова тав. Капаляніча на рэ пераважылася адзідушэннямі.

## Сталіца БССР—Менск—горад суцэльнай пісьменнасці

ЦК КП(б)Б тав. Гікало ЦВК—тав. Чарэжкоў ЦНК—тав. Галадзеў ЦСПСБ—тав. Рыжову

На аснове мабілізацыі шырокай мас рабочых, работніц, асветнікаў і працоўных гораду, мэтамі сацсаборніцтва і ўдарніцтва, дзяржтва ЦК КП(б)Б аб ператварэнні БССР да 1 мая 1932 году ў краіну суцэльнай пісьменнасці на Менску рэалізавана.


На сёньнішні дзень 99,9 проц. працоўнага насельніцтва гораду — пісьменнае; рэшта непісьменных цэлям ахоплены навучаньнем.

Працоўныя Менску сустрэчаюць сьвята міжнароднай салідарнасці пралетарыяту — 1 мая буйнейшай перамогай на фронце культурнага будаўніцтва: Менск — горад суцэльнай пісьменнасці.


Рэпартуачы аб атрыманай перамозе, запэўняюч ЦК партыі ў тым, што мабілізацыя ўвагу і актыўнасць партарганізацыі, рабочых і ўсіх працоўных, пад кіраўніцтвам ЦК пераклічыцца на барацьбу за камчатковую ліквідацыю малалісьменнасці, на барацьбу за далейшае аўданьне тэхнічнай.

Сакратар Менгаркому КП(б)Б — КАВАЛЬЧУК. Старшыня Менгарсавету — ВАЛОДЗЬКА. Старшыня Менгарпрафсавету — ШУЛЬМІН.


## Рост асветы на Беларусі



## Рост асветы на Беларусі



## Рост пісьменнасці насельніцтва Беларусі



## Лічы нашых перамог гавораць самі за сябе.

35 год таму назад Беларусь мела толькі 17,8 проц. пісьменнасці. На кожную сотню насельніцтва прыпадала — 17 пісьменных. За 23 гады Беларусь прыгнечана, забіла, цёмна, пасунулася наперад толькі на некалькі крокаў. Пісьменнасць насельніцтва з 17,8 проц. у 1897 годзе ўзраста да 31,5 проц. у 1920 годзе.

Прырост пісьменнасці ў прыгнечанай царскай ўрадам Беларусі дасягаў у год 0,6-8 проц. Вось паказальнік зьверскага ўціску і барбарства.

## Лічы нашых перамог гавораць самі за сябе.

На працягу 12 год рабочая класа разам з усімі працоўнымі Савецкай Беларусі, пад кіраўніцтвам левінскай партыі, упарта змагалася за пісьменнасць. Тампы барацьбы з году ў год нарасталі.

Спярні прырост пісьменнасці насельніцтва ў Савецкай Беларусі ў год складае нал 6 проц. Гэта ў параўнанні з тэмпам прыросту пісьменнасці ў да Насцярынічнай Беларусі, дзе рост у 8-10 раз — таквыя тэмпы бальшавіцкай барацьбы рабочае класы за пісьменнасць, за нацыянальную па форме і сацыялістычную па зьместу культуру, за сацыялізм.

## Сустракаем 1-ае мая новымі перамогамі

Выпуск трактараў павялічваецца 145 трактараў у дзень на сталінградзкім заводзе

СТАЛІНГРАД. Калегія трактарнага заводу абавязалася да 1 мая звышна з вылігага канвэру 150 трактараў у суткі. Дарэчы, у гонарны вынавоць узяты на сьбе абавязкі. 26 красавіка з вылігага канвэру выпата ўжо 145 трактараў.

## Прэміі—лепшым прадпрыемствам Віцебску

ВІЦЕБСК. (Па тэлеграфу). Гарэзні штаб па правязьненні сталінскага паходу-саборніцтва па лепшае прадпрыемства паставіў узагародзіць першай прэміяй—пэраходным сьцягам гарною партыі, ганаровай граматай і 3.000 руб. малектыў рабочых лесазаводу № 13 за выкананьне і перавыкананьне ўсіх паказальнікаў прамафіналяну. Ганаровыя граматы ўзагароджаны лепшымі ўдарнікі заводу.

Другая прэмія вызначана калектыву рабочых фабрыкага заводу, троякі—акуларнай фабрыцы. Ганароныя граматы прысуджаны нацхальна фабрыцы імя Кары Пяткі і адзідушэннаму заводу «Чырвоны метал».

## Сустракаем 1-ае мая новымі перамогамі

Выпуск трактараў павялічваецца 145 трактараў у дзень на сталінградзкім заводзе

СТАЛІНГРАД. Калегія трактарнага заводу абавязалася да 1 мая звышна з вылігага канвэру 150 трактараў у суткі. Дарэчы, у гонарны вынавоць узяты на сьбе абавязкі. 26 красавіка з вылігага канвэру выпата ўжо 145 трактараў.

## Менск дабіўся новай перамогі на фінансавым фронце

ЦК КП(б)Б—т. Гікало; Саўнарком—т. Галадзеў ЦСПСБ—т. Рыжову; Наркамфін БССР—т. Хацкевічу РАПАРТ

Пад правільным бальшавіцкім кіраўніцтвам ЦК КП(б)Б і гаркому партыі, на падставе шырока разгорнутай масавай работы, Менск дабіўся новай перамогі на фінансавым фронце. Пастаўлена перад пралетарскай грамадзянскай Менску задача—вынавіць 50 проц. неарталнага заданья на мабілізацыі сродкаў насельніцтва да 1 мая—вынавіць да 1 мая—29 красавіка. Замест 1.230.650 р.—на 29 красавіка сабрана 1.304.160 р., або 53 проц. квартальнага пляну. Работы па забеспячэнні дзяржліновага 100 проц. вылігацыя пляну да 10 чэрвеня працягваюцца.

Сакратар гаркому КП(б)Б—ЦІПТАРАЎ. Старшыня гарсавету—ВАЛОДЗЬКА. Старшыня гарпрафсавету—ШУЛЬМІН. Заг. гарфа—ДОБРЫН.

## Выпуск трактараў павялічваецца

145 трактараў у дзень на сталінградзкім заводзе

СТАЛІНГРАД. Калегія трактарнага заводу абавязалася да 1 мая звышна з вылігага канвэру 150 трактараў у суткі. Дарэчы, у гонарны вынавоць узяты на сьбе абавязкі. 26 красавіка з вылігага канвэру выпата ўжо 145 трактараў.

## Менск дабіўся новай перамогі на фінансавым фронце

ЦК КП(б)Б—т. Гікало; Саўнарком—т. Галадзеў ЦСПСБ—т. Рыжову; Наркамфін БССР—т. Хацкевічу РАПАРТ

Пад правільным бальшавіцкім кіраўніцтвам ЦК КП(б)Б і гаркому партыі, на падставе шырока разгорнутай масавай работы, Менск дабіўся новай перамогі на фінансавым фронце. Пастаўлена перад пралетарскай грамадзянскай Менску задача—вынавіць 50 проц. неарталнага заданья на мабілізацыі сродкаў насельніцтва да 1 мая—вынавіць да 1 мая—29 красавіка. Замест 1.230.650 р.—на 29 красавіка сабрана 1.304.160 р., або 53 проц. квартальнага пляну. Работы па забеспячэнні дзяржліновага 100 проц. вылігацыя пляну да 10 чэрвеня працягваюцца.

Сакратар гаркому КП(б)Б—ЦІПТАРАЎ. Старшыня гарсавету—ВАЛОДЗЬКА. Старшыня гарпрафсавету—ШУЛЬМІН. Заг. гарфа—ДОБРЫН.

## Гомель выканаў 50 проц. фінансу 2-га кварталу

ГОМЕЛЬ. (Па тэлеграфу). Гомельскі гарнізон, пры дапамозе ўрачэйных, каласомольскіх і прафэсійных арганізацый, рэалізавана ўрачы на сьбе абавязкі—да 1 мая вынавіць 50 проц. фінансу 2-га кварталу. Заданьне па ўкладках вынавіла на 124 проц., зладана па паказчыку—на 51,2 проц. на страхоўцы—на 150 проц. Дасягнутыя поспехі замалоўляюцца.

## Гомель выканаў 50 проц. фінансу 2-га кварталу

ГОМЕЛЬ. (Па тэлеграфу). Гомельскі гарнізон, пры дапамозе ўрачэйных, каласомольскіх і прафэсійных арганізацый, рэалізавана ўрачы на сьбе абавязкі—да 1 мая вынавіць 50 проц. фінансу 2-га кварталу. Заданьне па ўкладках вынавіла на 124 проц., зладана па паказчыку—на 51,2 проц. на страхоўцы—на 150 проц. Дасягнутыя поспехі замалоўляюцца.

## Гомель выканаў 50 проц. фінансу 2-га кварталу

ГОМЕЛЬ. (Па тэлеграфу). Гомельскі гарнізон, пры дапамозе ўрачэйных, каласомольскіх і прафэсійных арганізацый, рэалізавана ўрачы на сьбе абавязкі—да 1 мая вынавіць 50 проц. фінансу 2-га кварталу. Заданьне па ўкладках вынавіла на 124 проц., зладана па паказчыку—на 51,2 проц. на страхоўцы—на 150 проц. Дасягнутыя поспехі замалоўляюцца.

# Адкрыўся VII зьезд саветаў Койданаўшчыны

Койданава, 29. 28 красавіка а 7 гадзіне ўвечары адкрыўся VII раённы зьезд саветаў Койданаўшчыны. Адкрыў зьезд старшыня райвыканаво тав. Ванкоўскі. На зьездзе прысутнічаюць 152 дэлегацы з пастаўнымі галасам. У прыздым зьездзе выбіраюцца 37 асоб, у склад яго ўваходзіць сакратар райкома КП(б)Б тав. Пушчын, старшыня райвыканаво тав. Ванкоўскі, рабочыя, калгаснікі і служачыя. Пра доўгі воплесках у гармонны прыздым выбіраюцца адзідушэнна ЦК УсеН(б) на чале з тав. Стаўліным, тав. Ленскі, тав. Блюхэр, першы сакратар ЦК КП(б)Б тав. Гікало, Шарангоў, Галадзеў, Жаброўскі, Чарэжкоў.

Ад імя ўраду БССР а прамовай выступіў старшыня СНР БССР тав. ГАЛАДЗЕЎ.

На зьездзе былі агалошаны прывітанымі тэлеграмамі, якія навуцлі на імя зьезду ад Савету нацыянальна-сацыялістычнай ЦКН УССР тав. Пітроўскага, Фаліка Кена, райкому партыі і нацсавету польскага нацыянальнага Мархлеўскага раёну (УССР), рабочых заводу, рэдакцыі газет і інш.

Прамова аб пераіменаванні Койданаўскага раёну ў Дзяржынскі дадана гучным воплескамі і прынята дэлегатамі аднагалосна.

У гонар зьезду ў Койданаве адбылася гурдыёная дэманстрацыя рабочых, калгаснікаў, чырвонаярмейцаў, (БЕЛТА).

## 3 рапартоў ЦК КП(б)Б і ўраду БССР

ЛЕЗНА. (Па тэлеграфу). Раён да першага мая прайшоў з вядоўнымі поспехамі на фронце культурнай рэвалюцыі. Дзяржынскі партыі і ўраду ад ліквідацыі непісьменнасці ў асобным выкананні. Зараз пісьменнасць насельніцтва раёну дасягае 97 проц.

ВІЦЕБСК. (Па тэлеграфу). 25 красавіка на анультарнай фабрыцы закончана работа па ліквідацыі непісьменнасці.

РАГАЧОЎ. (Па тэлеграфу). У выкананні дзяржынскі партыі і ўраду ад ператварэння БССР у рэспубліку суцэльнай пісьменнасці да 1 мая 1932 году, савоз будаўнікоў, лесазаоў імя Халтурьна, картонная фабрыка імя Стаўліна, савоз чыгуначнікаў, саўгас «Ашчынскі», нагас «Аважар», Гарэзні сельсавет і прамавыя аріелі Рагачоўскага рапартуачы аб новых перамогах на фронце культурнай рэвалюцыі.

Напярэдні першамайскі сьвят на пералічэных прадпрыемствах, у саўгасіх і калгасіх поўнасьцю ліквідавана непісьменнасць.

Сакратар Рагачоўскага РК КП(б)Б ЯУСЕЕНКА. Старшыня РК МАЦЬКО.

## Адкрыўся VII зьезд саветаў Койданаўшчыны

Ад імя ўраду БССР а прамовай выступіў старшыня СНР БССР тав. ГАЛАДЗЕЎ.

На зьездзе былі агалошаны прывітанымі тэлеграмамі, якія навуцлі на імя зьезду ад Савету нацыянальна-сацыялістычнай ЦКН УССР тав. Пітроўскага, Фаліка Кена, райкому партыі і нацсавету польскага нацыянальнага Мархлеўскага раёну (УССР), рабочых заводу, рэдакцыі газет і інш.

Прамова аб пераіменаванні Койданаўскага раёну ў Дзяржынскі дадана гучным воплескамі і прынята дэлегатамі аднагалосна.

У гонар зьезду ў Койданаве адбылася гурдыёная дэманстрацыя рабочых, калгаснікаў, чырвонаярмейцаў, (БЕЛТА).

## Падведзены вынікі другога ўсебеларускага конкурсу спараных бры